



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ЗАСТАВАЙЦЕСЯ СА «ЗВЯЗДОЙ»!

Заканчваецца падпіска на II квартал 2009 года

Падпісныя цэны на газету «Звязда» (у рублях)

Індэкс	на 1 месяц	на 3 месяцы
63850 (індывидуальны)	10120	30360
63145 (індывидуальны льготны для пенсіянераў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны)	9570	28710
63858 (ведамасны)	16170	48510
63239 (ведамасны льготны для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя)	14740	44220

## Беларусь зацікаўлена ў больш актыўнай рабоце расійскага капіталу ў краіне

Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на сустрэчы з віцэ-прэм'ерам — міністрам фінансаў Расіі Аляксеем Кудрыным, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Паводле слоў Сяргея Сідорскага, урады Беларусі і Расіі актыўна працуюць па пытанні ўдзелу расійскіх інвестараў у праектах у перапрацоўчай прамысловасці Беларусі, малочнай галіне.

«Учарашняя сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі пацвердзіла рух у энергетычнай сферы, у частцы будаўніцтва беларускай АЭС», — сказаў прэм'ер-міністр. Акрамя таго, расійскія кампаніі цяпер вывучаюць прапановы беларускага боку па ўзаемадзейненні ў праектах нафтахімічнага комплексу.

Асабліва важным Сяргей Сідорскі назваў супрацоўніцтва дзвюх краін у банкаўскай сферы. Ён нагадаў, што падпісаны пагадненні аб супрацоўніцтве са Знешнгандальбанкам, Ашчадбанкам, ідзе работа па падпісанні аналагічных дакументаў з іншымі фінансава-кредытнымі ўстановамі Расіі. Беларусь мае намер прадоўжыць работу з буйнейшымі расійскімі банкамі, а яны ў сваю чаргу павярджаюць гатоўнасць крэдытаваць беларускую эканоміку.

Паводле слоў прэм'ер-міністра Беларусі, тыя рэсурсы, якія Расія прадастаўляе нашай краіне, працуюць на развіццё прадпрыемстваў і эканомікі ў цэлым.

Усё гэта набывае большую актуальнасць ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу. Сяргей Сідорскі лічыць, што рэалізацыя плана сумесных дзейнасці Беларусі і Расіі па мінімізацыі наступстваў сусветнага фінансавага крызісу дае свае вынікі, аднак яго неабходна прадоўжваць.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

## ДОЛАР САСТУПАЕ ЕЎРА

Яшчэ тыдзень таму, назіраючы, як у «абменніках» курс долара імкліва рухаўся ўгору і перасягнуў быў мяжу ў 2900 рублёў, цяжка было меркаваць, што амерыканская валюта можа раптоўна асадзіць назад. Тым не менш так адбылося: напачатку тыдня, калі на сусветных рынках адбылося рэзкае падзенне абменнага курсу долара, патаннеў ён і ў нас — з кошышкі 2890 рублёў за адзін доллар, вызначаных галоўным банкам на мінулым тыдні, да 2785 па выніках учарашніх таргоў на Беларускай валютна-фондавай біржы.

Затое еўра адносна долара за тыдзень на сусветных рынках, а таксама і ў нашай краіне, набраў заўважную дынаміку росту: калі напачатку тыдня еўрапейская валюта таргавалася ў раёне 1,3 долара, то ўчора на валютных рынках курс замацаваўся на велічыні 1,36. Дастаткова заўважыць, што курс беларускага рубля да еўра, што ўстаўляваецца Нацбанкам у распуліцы, вырас за тыдзень з 3695 да 3812 рублёў за адзін еўра.

Між іншым, адкуль дзьме вецер — эксперты разабраліся без цяжкасці: на сітуацыю паўплывалі навіны з ЗША, дзе збіраюцца патраціць вялікія грошы на новую стабілізацыйную праграму. А аналітыкі найбуйнейшага еўрапейскага банка, швейцарскага UBS, зазначаюць, што ў найбліжэйшы час курс еўра здольны падняцца нават да суадносінаў 1:1,4.

Цяперашняе абясцэнненне долара абумоўлена тым, што Федэральная рэзервовая сістэма ЗША пачала актыўную эмісію долараў для падтрымкі сваёй эканомікі, — кажа і кіраўнік цэнтру макраэканамічнага рэгулявання і інстытуцыяналізму Інстытута эканомікі НАНБ Аляксандр ЛУЦАНОК. — А палкоўкі павялічваюцца доларавая грашовая маса, а таварная маса практычна засталася нязменнай, натуральна, амерыканская валюта пачынае абясцэнывацца.

Аб'юлена ЗША новая стабілізацыйная праграма скарачэння і сусветныя цэны на нафту, кошт барэля якой скокнуў вышэй за адзнаку ў 50 долараў?

Што натуральна, палкоўкі цэна на «чорнае золата» лічыцца ў доларах. Долар абясцэнываецца, і нафта ў доларавым эквіваленце павіна даражач.

На наш погляд, як доўга можа працягвацца тэндэнцыя па ўмацаванні еўра да амерыканскай валюты?

Палкоўкі Злучаных Штатаў абвясцілі аб адным трывалым доларавай эмісіі, то, мяркую, усё толькі пачынаецца, і на працягу года долар будзе абясцэнывацца.

Разам з тым, эксперты UBS перакананыя, што пасля падзення курсу долара пачнецца яго рост і пазней — яшчэ сёлета — еўра ўпадзе да суадносінаў 1 да 1,2. Долар акрыяе, лічыць яны, таму што еўрапейскі цэнтрабанк будзе вымушаны ўсець за ФРС прыступіць да пахварвання грашовай масы ў зоне еўра.

Разумеем, гэта цалкам верагодна. Аднак гэта не курс долара акрыяе, а і еўрапейская, і амерыканская валюта фактычна абясцэнывацца. Паўтаруся, такое цалкам верагодна, і нічога страшнага ў гэтым не будзе. Але, мяркую, што еўрапейская сістэма больш бюракратычна і там будучы друкаваць значна менш еўра, чым долараў — у ЗША. Таму еўрапейская валюта будзе абясцэнывацца значна менш. Ігар ШЧУЧЭНКА.

## Усе вяртаюцца дадому...



Фота Анастас КЛЕШЧУКА.

Заўтра Саракі — дзень, калі на Радзіму прылятаць «40 вырваяў». (Працяг тэмы на 2-й і 8-й старонках.)

## Рынак працы МІНСК НЕ БУДЗЕ «ЗАЧЫНЯЦЦА»

Зніжэнне эканамічнай актыўнасці, аб'ёмаў вытворчасці, праблема неплаціжоў за прадукцыю — усё гэта стала рэальнасцю апошняга часу, і асабліва для прадпрыемстваў, зарыентаваных на экспарт. Разам з тым, як падкрэсліў падчас «круглага стала» на тэму занятасці і захавання працоўных месцаў намеснік генеральнага дырэктара Рэспубліканскай асацыяцыі прадпрыемстваў прамысловасці Віктар ЦІМАФЕЕЎ, нягледзячы на цяжкасці, у Беларусі не пройдзе хваля масавых скарачэнняў. У адваротным выпадку надалей дэвальвация несі яшчэ большыя выдаткі — на падрыхтоўку кваліфікаваных спецыялістаў.

### Бёска ўзрушэнняў не адула

22 тысячы новых працоўных месцаў, дапамога 32 тысячам чалавек у працаўладкаванні і 3,9 тысячы беспрацоўных у набыццё больш запатрабаванай спецыяльнасці — так «фінішаваў» у Мінскай вобласці мінулы год. Пры гэтым, зазначыла намеснік старшынкі Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Валяціна Міронава, сітуацыя на рынку працы рэгіёна апошнім часам не выйшла за «штатныя рамкі».

Калі за студзеня-люты летас па дапамогу ў працаўладкаванні звярнулася 7988, то сёлета — 7095 жыхароў вобласці, з 1,06 да 0,9 працента ад агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва знізіўся агульны ўзровень беспрацоўя. У расце рэшт, па-ранейшаму поспыт най-малыякі пераважна прапановы працоўнай сілы — на 6364 беспрацоўных Міншчыны прыпадае амаль 6,5 тысячы вакансій.

Разам з тым, ці не галоўным адrozenнем новага года стаў адчувальны рост паказчыкаў занятасці ў няпоўным рэжыме. У сярэдзіне сакавіка 4,9 тысячы работнікаў вобласці выходзілі на свае месцы на ўмовах скарачэння тыдня, яшчэ 3,4 тысячы чалавек знаходзіліся ў вымушаных выхадках з захаваннем або без захавання зарплат. Скарачэння колькасці вакансій, толькі за апошні тыдзень у банку звестак рэгіёна стала менш на 172 свабодных працоўных месцы. Прычым праблемаў закралі гардады. Як заўважыла Валяціна Міронава, сітуацыя на рынку працы ў сельскай мясцовасці засталася практычна без змяненняў, гаспадаркам рэгіёна патрабавалася значная колькасць аграмоўцаў, заахатнікаў, урачоў, трактарыстаў, апэратараў машынаў даення, жылёваўцоў.

— Мы плануем, што сёлета колькасць новых працоўных месцаў у вобласці павялічыцца на 4,8 працента, ужо за студзеня-люты ўдалося арганізаваць 2 тысячы ва-

кансій, бюджэтная дапамога на гэтыя мэты атрымалі 9 прадпрыемстваў, — кажа Валяціна Міронава. — Другі важны напрамак — падтрымка беспрацоўных пры адрэцці ўласнай справы. Памер такой бязвыдатнай субсідыі складала 11 бюджэтных прахаткоўкага мінімуму (каля 2,5 мільёна рублёў), у сельскай мясцовасці і найбольш «праблемных» з пункту гледжання працаўладкавання малых горадаў — 15 БПМ. А напрамак трэці — прафесійнае навучанне ці перанавучанне беспрацоўных па найбольш актуальных спецыяльнасцях.

Плюс да таго не будучы скідаўца з рахункаў... грамадскія работнікі. Дарчы, сёлета ў вобласці прынятае рашэнне: ўдзел у іх могуць прымаць не толькі беспрацоўныя,

але і работнікі арганізацый, якія перайшлі ў водпускі без захавання заробкаў. «У цяжкія часы гэтыя людзі павінны мець магчымасці падзарабіць», — заўважыла Валяціна Міронава.

Падрыхтоўка спецыялістаў у сельскай мясцовасці засталася практычна без змяненняў, гаспадаркам рэгіёна патрабавалася значная колькасць аграмоўцаў, заахатнікаў, урачоў, трактарыстаў, апэратараў машынаў даення, жылёваўцоў.

— Мы плануем, што сёлета колькасць новых працоўных месцаў у вобласці павялічыцца на 4,8 працента, ужо за студзеня-люты ўдалося арганізаваць 2 тысячы ва-

кансій, бюджэтная дапамога на гэтыя мэты атрымалі 9 прадпрыемстваў, — кажа Валяціна Міронава. — Другі важны напрамак — падтрымка беспрацоўных пры адрэцці ўласнай справы. Памер такой бязвыдатнай субсідыі складала 11 бюджэтных прахаткоўкага мінімуму (каля 2,5 мільёна рублёў), у сельскай мясцовасці і найбольш «праблемных» з пункту гледжання працаўладкавання малых горадаў — 15 БПМ. А напрамак трэці — прафесійнае навучанне ці перанавучанне беспрацоўных па найбольш актуальных спецыяльнасцях.

Плюс да таго не будучы скідаўца з рахункаў... грамадскія работнікі. Дарчы, сёлета ў вобласці прынятае рашэнне: ўдзел у іх могуць прымаць не толькі беспрацоўныя,

але і работнікі арганізацый, якія перайшлі ў водпускі без захавання заробкаў. «У цяжкія часы гэтыя людзі павінны мець магчымасці падзарабіць», — заўважыла Валяціна Міронава.

Падрыхтоўка спецыялістаў у сельскай мясцовасці засталася практычна без змяненняў, гаспадаркам рэгіёна патрабавалася значная колькасць аграмоўцаў, заахатнікаў, урачоў, трактарыстаў, апэратараў машынаў даення, жылёваўцоў.

— Мы плануем, што сёлета колькасць новых працоўных месцаў у вобласці павялічыцца на 4,8 працента, ужо за студзеня-люты ўдалося арганізаваць 2 тысячы ва-

кансій, бюджэтная дапамога на гэтыя мэты атрымалі 9 прадпрыемстваў, — кажа Валяціна Міронава. — Другі важны напрамак — падтрымка беспрацоўных пры адрэцці ўласнай справы. Памер такой бязвыдатнай субсідыі складала 11 бюджэтных прахаткоўкага мінімуму (каля 2,5 мільёна рублёў), у сельскай мясцовасці і найбольш «праблемных» з пункту гледжання працаўладкавання малых горадаў — 15 БПМ. А напрамак трэці — прафесійнае навучанне ці перанавучанне беспрацоўных па найбольш актуальных спецыяльнасцях.

Плюс да таго не будучы скідаўца з рахункаў... грамадскія работнікі. Дарчы, сёлета ў вобласці прынятае рашэнне: ўдзел у іх могуць прымаць не толькі беспрацоўныя,

але і работнікі арганізацый, якія перайшлі ў водпускі без захавання заробкаў. «У цяжкія часы гэтыя людзі павінны мець магчымасці падзарабіць», — заўважыла Валяціна Міронава.

Падрыхтоўка спецыялістаў у сельскай мясцовасці засталася практычна без змяненняў, гаспадаркам рэгіёна патрабавалася значная колькасць аграмоўцаў, заахатнікаў, урачоў, трактарыстаў, апэратараў машынаў даення, жылёваўцоў.

— Мы плануем, што сёлета колькасць новых працоўных месцаў у вобласці павялічыцца на 4,8 працента, ужо за студзеня-люты ўдалося арганізаваць 2 тысячы ва-

кансій, бюджэтная дапамога на гэтыя мэты атрымалі 9 прадпрыемстваў, — кажа Валяціна Міронава. — Другі важны напрамак — падтрымка беспрацоўных пры адрэцці ўласнай справы. Памер такой бязвыдатнай субсідыі складала 11 бюджэтных прахаткоўкага мінімуму (каля 2,5 мільёна рублёў), у сельскай мясцовасці і найбольш «праблемных» з пункту гледжання працаўладкавання малых горадаў — 15 БПМ. А напрамак трэці — прафесійнае навучанне ці перанавучанне беспрацоўных па найбольш актуальных спецыяльнасцях.

Плюс да таго не будучы скідаўца з рахункаў... грамадскія работнікі. Дарчы, сёлета ў вобласці прынятае рашэнне: ўдзел у іх могуць прымаць не толькі беспрацоўныя,

але і работнікі арганізацый, якія перайшлі ў водпускі без захавання заробкаў. «У цяжкія часы гэтыя людзі павінны мець магчымасці падзарабіць», — заўважыла Валяціна Міронава.

Падрыхтоўка спецыялістаў у сельскай мясцовасці засталася практычна без змяненняў, гаспадаркам рэгіёна патрабавалася значная колькасць аграмоўцаў, заахатнікаў, урачоў, трактарыстаў, апэратараў машынаў даення, жылёваўцоў.

— Мы плануем, што сёлета колькасць новых працоўных месцаў у вобласці павялічыцца на 4,8 працента, ужо за студзеня-люты ўдалося арганізаваць 2 тысячы ва-

кансій, бюджэтная дапамога на гэтыя мэты атрымалі 9 прадпрыемстваў, — кажа Валяціна Міронава. — Другі важны напрамак — падтрымка беспрацоўных пры адрэцці ўласнай справы. Памер такой бязвыдатнай субсідыі складала 11 бюджэтных прахаткоўкага мінімуму (каля 2,5 мільёна рублёў), у сельскай мясцовасці і найбольш «праблемных» з пункту гледжання працаўладкавання малых горадаў — 15 БПМ. А напрамак трэці — прафесійнае навучанне ці перанавучанне беспрацоўных па найбольш актуальных спецыяльнасцях.

## Ліст у нумар Красіева — гэта толькі гучыць...

З 60-х гадоў я пастаянна выпісваю і чытаю газету «Звязда», але ж надышоў час і самой звярнуцца ў рэдакцыю — з невырашальнай праблемай. І ад імя ўсёй нашай вёскі.

Назваецца яна — Красіева, знаходзіцца ў шасці кіламетрах ад раённага цэнтру, і сама па сабе ну вельмі прыгожая. Але ж жывём мы тут, як на выспе якой, бо з усіх даброт цывілізацыі ўсяго і маем, што ўбогую крамку, да якой проста не падступіцца з-за гразі. І усё — няма ў нас ні ФАП, ні аптэкі, ні пошты, ні ашчаднай касы. А людзі ж жывуць. І іх не 15 чалавек, а недзе 150. Так, яны ў асноўным пенсіянеры. Але ж людзі! Якім трэба нешта купляць, лячыцца, атлываць паслугі... Нам кажучы, што можна хадзіць у суседнюю вёску Ставок — за тры кіламетры. Для маладых гэта не адлегласць, а як для старых? — Пусцілі маршрутку. Раніцай у 6,45 на ёй можна заехаць у Пінск, але ж назад адтуль яна павязе толькі ў 19,45. Значыць, старому чалавеку трэба цэлы дзень, 13 гадзін, змарнаваць у горадзе? Што там рабіць? Дзе адпачыць?.. А райсавы аўтобус да нас не ходзіць, таму што да вёскі няма нармальнай дарогі, у ёй самой — нармальнай вуліцы, няма пляцоўкі для развароту. З 1998 года мы спрабуем вырашыць гэтую праблему, пастаянна звяртаемся ў розныя інстанцыі з просьбай дапамагчы, замяніць разбіты брук. Гэтак жа пастаянна атрымліваем розныя адказы. У 2005 годзе нам паведалі, што ўжо гатова праектна-каштарысная дакументацыя. У канцы 2006-га — што дарога Ставок — Красіева ўсё ж уключана Пінскаму ДРБУ ў пералік работ на 2008 год.

Але радаваліся мы дарэмна, бо намеры гэтыя чамусьці змяніліся. Нам жа, жыхарам вёскі, з Брэсцкага аблвыканкама паведалі, што ў 2008 годзе брук мяняўся на асфальтабетон толькі ў аграгарадкаў. Што датычыцца нашай вёскі, то (я свай зварот на беларускай мове пісала) «вопрос выделения средств на ремонт указанной дороги будет рассмотрен при формировании перечня работ на 2009 год за счёт республиканского дорожного фонда». Вось і думаем мы, выскоўцы, як жа «даступіцца да нябёсаў» — да таго высокага фонду?

Разумею, што будаўніцтва, рэканструкцыя дарог — справа дарагая, што на грошы цяпер паўсюль вельмі вялікі дэфіцыт, але ж мо не такі, каб у нашай Беларусі за дзесяць з лішкам гадоў не вырашыць праблему з асфальтаваннем двух (!) кіламетраў?

Ганна Вікенцьеўна ЦЫБУЛЬКА, в. Красіева, Пінскі раён

Ад рэдакцыі. Да гэтага ліста прыкладзены шэраг афіцыйных адказаў — ад кіраўнікоў аўтобусага парка № 3 з аб'яўленнем пусціць аўтобус пры наўнясці належнага дарожнага пакрыцця і пляцоўкі для развароту, з райвыканкама з паведамленнем, што тры два кіламетры (дакладней — 1,911. — Рэд.) уключаны ў пералік работ Пінскаму ДРБУ на 2008 год, з аблвыканкама... Значыць, выскоўцам і насамроч засталася «даступіцца да нябёсаў» — да таго рэспубліканскага дарожнага фонду. Мы палічылі сваім абавязкам дапамагчы ім данесці сваю праблему, прынамсі, выказацца. І разам з імі паспадыяцца, што нас пачуюць. І тады Красіева будзе не толькі прыгожа гучаць.

Курс замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 21.03.2009 г. (для 618 разлікаў)


▼ 1 долар ЗША	2 785,00	▼ 1 долар ЗША	2 785,00
▲ 1 еўра	3 812,39	▲ 1 еўра	3 812,39
▼ 1 латвійскі лат	5 375,93	▼ 1 латвійскі лат	5 375,93
▼ 1 літоўскі літ	1 102,53	▼ 1 літоўскі літ	1 102,53
▼ 1 чэшская крона	141,23	▼ 1 чэшская крона	141,23
▼ 1 польскі злоты	819,52	▼ 1 польскі злоты	819,52
▲ 1 расійскі рубель	83,33	▲ 1 расійскі рубель	83,33
▼ 1 украінскі грыўна	348,13	▼ 1 украінскі грыўна	348,13

Курс замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 21.03.2009 г. (для 618 разлікаў)

Курс замежных валют для бязвалютных разлікаў	Цэнтрабанк РФ	USD	33,4230
	USD	10 UAH	41,7788
	1000 BYR		11,8901
	EUR		45,7695

Падпісчыца на часопіс «Гэты Бухгалтэр». Гэты на 2009 год у рэдакцыі па сваім вываданні цэне. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01. ААТ «Агенцтва Уладзіслава Грыбачова» УНП 100024047. Ліцэнзія Мінстатсул № 021400172806 выд. 03.05.2004 да 02.03.2009

КУП «МІНСКІЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» 30.03.2009 г. проводит открытый аукцион по продаже здания магазина 1095 кв.м в в. Дружный Пуховичского р-на. Нач. цена с НДС — 1,2 млрд. бел. руб. Предоставляется рассрочка по оплате — 4 месяца.



Контактный телефон (8017) 2246134. Сайт в интернете: www.rlt.by КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015.

## Антыкрызісная эканоміка

### СЯЎБА Ў КРЭДЫТ?

Сяўба пачнецца, як толькі кантовка расстане снег на палях Гомельшчыны, адзначыў начальнік аддзела інтэнсіфікацыі раслінаводства камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскага аблвыканкама Міхаіл КАЛЕСНІКАЎ. А пакуль аўсом засеяна 60 гектараў у Калінкавіцкім і 40 у Брагінскім раёнах. Аднак аптымізм сельгасвытворцаў стрымлівае адсутнасць абаротных сродкаў у гаспадарках, што выклікана несвоечасовымі разлікамі перапрацоўчых прадпрыемстваў за здадзеную малочную і мясную прадукцыю, адзначыў начальнік упраўлення эканомікі камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскага аблвыканкама Аляксандр МАМРУКОЎ.

— У асноўным размова ідзе аб малочнай прадукцыі, — сказаў ён. — Але апошнім часам накопівалася даўгі, пакуль бгучыя, у мясакамбіната вобласці перад здатчыкамі жывёлы. Агульная запасычанасць па малочнай прадукцыі сельгаспрадпрыемствам вобласці складае зараз 42 мільярды рублёў, у тым ліку пратэрмінаваная запасычанасць — 24 мільярды рублёў. І каля 14 мільярдаў рублёў — запасычанасць па мясакамбінаце, у тым ліку 1,5 мільярда рублёў пратэрмінаваная. Калі ўлічыць, што за месяц гаспадаркі вобласці вырабляюць прадукцыі на суму каля 104 мільярдаў рублёў, атрымліваецца, што агульная запасычанасць складае больш за палову гэтай сумы.

Спецыялісты сцвярджаюць, што ў беларускай ёсць выдатны прыродны патэнцыял, каб жыць даўга. Праўда, любы патэнцыял, як вядома, можна загубіць. Яскравым адлюстраваннем наша нерэцэпцыйнага абыходжання з уласным здароўем з'яўляецца распаўсюджанасць сардэчна-сасудзістых захворванняў у досыць раннім узросце. Загадчык лабараторыі хірургіі сэрца РНПЦ «Кардыялогія», доктар медыцынскіх навук, прафесар, галоўны пазаштатны кардыялург Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Юрый АСТРОУСКІ кажа, што ў галіне ме-

## Здароўе нацыі

# ЖЫЦЦЁ АДБІРАЕ АТЭРАСКЛЕРОЗ...

А таксама адсутнасць банальных ведаў ці нежаданне іх прымянення



Фота БЕЛТА.

дцыны сёння існуюць усё належнае магчымасці для паліявання якасці жыцця хворым з самымі цяжкімі паталогіямі сэрца і сасудаў. Але аднымі толькі высокімі тэхналогіямі павысіць працягласць жыцця беларусаў не ўдасца.

— Адзін з важнейшых фактараў, па якім ацэньваецца ўзровень развіцця дзяржавы, — гэта, як вядома, узровень працягласці жыцця грамадзян. У сваецік час сярэдняга працягласці жыцця на Беларусі была адной з самых высокіх сярод іншых народаў Саюза, калі не браць ва ўлік каўказскія народы. Больш за тое, працягласць жыцця беларусаў на той момант мала адрознівалася ад працягласці жыцця жыхароў Еўропы. Гэта сведчыць аб тым, што сама па сабе генетыка ў нашага народа — добрая. Аднак працягласць жыцця людзей — пытанне шматбаковае. І сацыяльнае, і эканамічнае, і медыцынскае...

## 2 ЛЮСТЭРКА

**ЗВЯЗДА** 21 сакавіка 2009 г.

### ВІНШАВАННЕ ПРЭЗІДЭНТА

**Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павішаваў Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыярша-ка Экзарха ўсёе Беларусі, з днём народзінаў.**

—Мы высока цанім Вашу выдатную ролу ў адраджэнні Праваслаўя, аднаўленні найвышэйшых святыхіну і хрысціянскіх традыцый на беларускай зямлі. Дзякуючы Вашай бацькоўскай падтрымцы, спягадлівасці і спачуванню, многія людзі набылі веру ў свае сілы і будучыню», — гаворыцца ў віншаванні кіраўніка дзяржавы.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

### Беларусь зацікаўлена ў больш актыўнай рабоце расійскага капіталу ў краіне

*(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)*

Апошнім часам рабочымі групамі дзвюх краін многае зроблена па вырашэнні пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. У прыватнасці, заканчваецца работа з Мінчанамрэзвіцкай Расіі па карэкціроўцы палажэнняў, закладзеных у антыкрызісным плане. «Галоўнае, каб суб’екты гаспадарання Беларусі і Расіі мелі роўны доступ на рынку. Чорна гэта абмяркоўвалі прэзідэнты Беларусі і Расіі», — сказаў Сяргей Сідорскі. На яго думку, важна таксама зрабіць работу міністэрстваў дзвюх краін больш плённай, каб максімальна зняць узніклагае пытанні. Асабліва гэта датычыцца работы мытных, транспартных, эканамічных ведамстваў. У цэлым Сяргей Сідорскі адзначаў, што Беларусь і Расія апошнім часам значна рушылі наперад у развіцці кааперацыйных сувязяў. Напрыклад, да 60 працэнтаў таварабароту Беларусі і Санкт-Пецярбурга прыпадае на кааперацыйныя пастаўкі. «Думаю, што ва ўмовах сусветнага фінансавога крызісу асабліва важна прыняць меры па развіцці новых прадпрыемстваў, новых тэхналогій», — падкрэсліў прэм’ер-міністр Беларусі.

**БЕЛТА.**

### Расія прадаставіць Беларусі крэдыт \$500 млн у бліжэйшы час

**Аб гэтым паведаміў у Мінску на сумесным пасяджэнні калегій міністэрстваў фінансаў Расіі і Беларусі віцэ-прэм’ер — міністр фінансаў РФ Аляксей Кудрын, перадае карэспандэнт БЕЛТА.**

«Таксама абмяркоўваюцца іншыя формы падтрымкі. Мы заўсёды дапаможам, падтрымаем там, дзе трэба. Мы суседзі». Ва ўмовах сусветнага крызісу трэба вельмі асцярожна падыходзіць да ўвядзення адзінай валюты Такую думку выказаў у Мінску журналістам віцэ-прэм’ер — міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Аляксей Кудрын.

«Прапаноўва па стварэнні валютнага саюза існуе, механізм увядзення адзінай валюты распрацаваны. Ініцыятыва не з’янта, але і рэалізацыі ёе пакуль няма, — сказаў Аляксей Кудрын. — Ва ўмовах крызісу трэба вельмі асцярожна падыходзіць да вырашэння пытання аб адзінай валюты, таму што назіраюцца істотныя змяненні плацэжных балансаў, зэвалатавалютных запасаў у краінах. Ствараць адзіную валюту ва ўмовах крызісу — вялікая рызыка».

Як адзначыў Аляксей Кудрын, цяпер у Расіі з Беларусію больш агульнага ў рэгуляванні эканомік, чым з іншымі краінамі. Таму гаворка аб саюзнай валюце сёння больш да месца, чым аб увядзенні адзінай рэгіянальнай валюты ў рамках ЕўрАзЭС. У цэлым стварэнне валютнага саюза ў рамках ЕўрАзЭС — гэта вельмі далікатнае пытанне, таму што размова ідзе аб краінах з розным эканамічным рэгуляваннем, адзначыў міністр фінансаў РФ. Пры гэтым ён дадаў, што па такім шляху ісці трэба, але ў будучым неабходна будзе вырашыць яшчэ шмат задач.

# ЯШЧЭ НЕ ВЕЧАР...

*(Заканчэнне.*

*Пачатак на 1-й стар.)*

— Не збіраюся...

— І гэта правільна. У нашым аддзяленні ўсе роўныя — і міністр, і прыбральшчыца.

Патлумчана даходліва. Але лягчэй ад гэтага не становіцца. Наадварот — такая нудца... За акном ад парываў ветру маляціцца з боку у бок сосны, мокры снег заэлепляе шкло. Па праптаных дражках рухаюцца людзі. Ім добра. Яны на волі, а ты быццам за кратамі, хоць ніхто не трымае гвалтам. «Я не буду плакаць. Я не буду распусцаць ноні. Я буду моцней. Я павінна быць моцнай!» — паўтараю сама сабе ў сто першы раз. І адчуваю, як бягуць па шчочках слёзы, змываючы рэшткі касметыкі.

Аднекуль здалёк даносіцца Танін голас: — Калі будзе халодна, вазьмі маю коўдур — у мяне іх дзве. У першы дзень заўсёды халодна — гэта ад нерваў. Пасля абеда яна выводзіць мяне на «экскурсію». «Гэта ванны пакой, тут прыбральніца, тут бідэ...» Даверы ў ванных пакоях і прыбральніцы не значыняюцца знутры — такі парадак. Гэта выключнае розныя непажаданыя эксцэсы — усё ж з цяжка хворым чалавекам можа здарыцца што заўгодна. Пераадолець псіхалагічны бар’ер і прыставацца да «адчыненых» дзвярэй з непрывычнай цяжка, аднак дзесяці бліжэй да вечара напружанне спадае. Жыццё спрашчаецца. Усё спрашчаецца. Ты прымаеш рэальнасць такой, якая яна ёсць. І пакорліва прыміраешся з непазбежным. «Абы не было горш». Гэты лозунг Таня прапанавала напісаць са сцяне кожнага пакоя. Для пэсімістаў. Каб цанілі кожны пражыты дзень і кожную падораную хвіліну.

— Я раней ніколі не хадзіла ў царкву. Напоўна, трэба было? — пытаецца яна, лежачы на суседнім ложку. Што я магу адказаць? Пытанне вельмі ітымнае. А дарога да Бога ў кожнага сваё. У аднаго — кароткая, у іншага — доўгая... Таня жыве ў раўняным цэнтры, працуе кухарам у сталойцы. Замуж выйшла рана, і, як сама прызнаецца, без асаблівых пацудоў. («Мама сказала: калі добры хлопец цябе вярне, трэба ісці»). Жылі цяжка, усё нажывалі сваёй працай. — Я ўвесь час нервавалася... Каналы няма, прыстойнай шафы няма, тэлевізара няма, пральнай машыны... А муж супакойваў: не хвалойся, Танечка, усё купім, абы жывяць-здоровыя былі. Купілі, абставіліся. Праўда, з ле-

# МІНСК НЕ БУДЗЕ «ЗАЧЫНЯЦА»

*(Заканчэнне.*

*Пачатак на 1-й стар.)*

Прычым запойніць гэтыя «прагалы» ў Мінску спадзяюцца... за кошт запрашэння іншагарадных спецыялістаў.

— Летась рынак працы сталіцы быў адкрыты для ўсіх грамадзян Беларусі, сёння ніякіх абмежаванняў тут няма, — падкрэсліў Чэслаў Роўба. — Пры гэтым мы здзіўлены з’яўленнем вількай колькасці фірмаў, якія спрабуюць зарабіць грошы на рэгістрацыі ў Мінску іншагарадных з мэтай іх далейшага працаўладкавання. Казач аб спецыяльнай рэгістрацыі для ўладкавання ў горадзе нельга, і патрабаваць яе ад патэнцыйнага работніка наймальнікі не маюць права.

**2/3 ад акладу.**

**Ці зарплата?**

Не скарэц, што асноўны ўдар сусветныя эканамічны крызіс нанёс на айчынных прадпрыемствах прамысловасці. Занятасць у няпоўным рэжыме перш-наперш датычыцца менавіта гэтай галіны. Адлаведна, тут адзначаецца зжінжэнне паказчыкаў сярэдняй зарплаты. Калі летась сярэдняя зарплата па прамысловасці складала 350-360 працэнтаў мінімальнага спажывецкага бюджэту, то зараз — толькі каля 300 працэнтаў. І што будзе далей, пакуль неведома.

— Гаворка ідзе аб сярэдніх лічбах, але ёсць прадпрыемствы, дзе паказчыкі аплаты працы значна ніжэйшыя, — кажа старшыня **Беларускага прафсаюза работнікаў аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудавання** Валерый КУЗЬМІЧ. — У сувязі з гэтым праблема падзення ўзроўню жыцця становіцца ўсё больш актуальнай, таму, на наш погляд, **трэба змяняць падыходы і пераходзіць на выплату ў**

### Сяргей Сідорскі запатрабаваў наладзіць экспарт беларускай аварыйнай-выратавальнай тэхнікі

Такое запатрабаванне агучыў прэм’ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на рэспубліканскай нарадзе, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Сяргей Сідорскі адзначае недастатковы ўзровень пакаранай бяспекі на аб’ектах аддукацыі ў краіне. Паводле даных кіраўніка ўрада, 315 аб’ектаў аддукацыі ў краіне не забяспечаны аховай ад маланак, амаль у 30 працэнтах адсутнічае аўтаматычная сістэма пакаратушэння.

### Байцы спецгруп, адгукніцеся!

Камітэт дзяржаўнай бяспекі звяртаецца да былых байцоў і сучасных чакісцік спецгруп і атрадаў НКВД БССР і НКВД ССОР, якія дзейнічалі на часова акупаванай тэрыторыі БССР у гады Вялікай Айчыннай вайны, з просьбай паведаміць аб сваё сіцслую інфармацыі — прозвішча, імя, імя па бацьку, у якім атрадзе і група дзейнічалі, кантактыны даныя.

Звесткі можна пакінуць:

— па электроннай пошце info@kgb.by, 
— па адрасе: 220623, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 17, Цэнтральны архіў КДБ, 
— па тэлефоне 8 017 219 98 89.
**Святлана БАРЫСЕНКА.**

## ЯШЧЭ НЕ ВЕЧАР...

залозы — гэта адно. «Таварны выгляд» пры такім варыянце практычна не страчваецца. Калі адняць залозу поўнацю — зусім іншае. Па гэтай прычыне перажываюць многія. Ды практычна ўсе. Таму «гламурныя» часопісы з напаўаголенымі прыгажунямі тут не ў пашане — як мінімум, раздражняюць. — Палюбіўцеся толькі на Семяновіч! — Таня ўважліва вывучае старонку часопіса з фотаздымкамі эстраднай «зоркі». — Ну як такое можа некаму падабацца?

Зразумела, маецца на ўвазе не творчасць спявачкі...

Некалькі разоў на дзень Тані на мабільны тэлефанаў муж. Расказвае, дзе быў, што рабіў. Гаворыць, што сумуе без яе, чакае, перажывае за будучую аперацыю. — Ты што, забіўся, якая я вярнуся? — раздражнёна пытаецца Таледзь ці не кожная другая ходзіць з пластыкавым «гармонікам» — спецыяльным рэзервуарам, куды сцякае пасляперацыйная лімфатая вадкасць. «Дрэнаж» — проста збіраюць і зліваюць — неабходна кожны раз вымаржаць яго аб’ём. Чым ён меншы, тым лепш. — Сёння ўсяго 100 грамаў «зда-ла», — радуецца суседка ка палачцы Ірына. — Можна, праз тыдзень дадому выпішучы.

Паніцце «выпішучы» для яе, як і для многіх, дастаткова ўмоўнае. Пасля выліскі Ірыну чакае курс хіміятэрапіі, пра якую яна стараецца пакуль не думаць... На гэтым этапе яе больш турбуе дванаццацга годка ў сабей сілы жыць далей. Як тысцяці іншых жанчын, якія праходзяць праз гэты «канвеер». — Што ён адкажаў табе? — Скажаў, што я дурная... І што ён без мяне не зможа...

Урачы прапаноўваюць Тані пагадзіцца на «пластыку» — пластычнае аднаўленне залозы, якое выконваецца адначасова з аперацыяй па выдаленні злаякаснай пухліны. Фактычна новая залоза «выкройваецца» з уласных тканак (спіцы ці брушчой сценкі).

Уважамышы ўсё «за» і «супраць» («кансіліум») адбываецца познім вечарам у нашай палатцы), Таня вяртаеце не пагаджацца на пластыку.

— Замуж мне выходзіць не трэба, дзеці таксама ўжо ёсць. Пражыву і з протазам. Аперацыі ў нас з ёю прызначаны на адзін дзень. Вечарам напярэддні нам робяць уколы — уво-дзяць заспакаляльны прэпарат. Але сну — ні ў адным воку.

— А можа, — пытаецца Таня шэптам, — урачы пераблыталі аналізы? Мне расказвалі, што адной жанчыне выпадкова аддалі чужое заключэнне, па якім выходзіла, што яна забяліла. Уратаваліся ў той чорны дзень веснавога сонцастаяння 1943 год да ўсяго некалькі хвілак. На халобным мітынгу ў мінулым годзе іх было трое: Уладзімір Яскевіч, яго сястра Соф’я і Віктар Жалобовіч. Восенню Уладзімір Анто-навіч пайшоў з жыцця... У ліпені будзе адзначалца 40-годдзе з дня адкрыцця Хатынскага мемарыяла. Ён стаў помнікам нацыянальнай трагедыі беларускага народа, які сведчыць

аб мэтанакіраванай нацыскай палітыцы генцыду ў дачыненні да насельніцтва Беларусі. Тут, нагадаем, увекавечаны 186 вёсак, якія былі знішчаны разам з жыхарамі і не адраджзіліся пасля вайны; 433 вёскі, якіх спяціў лёс Хатыні і якія аднавіліся. 325 вёсак, якія былі знішчаны з часткаю насельніцтва, пазначаны агеньчыкамі на сваесабылівай Сцяне Памяці ў фотадакументальнай экспазіцыі.

Старалынікі Хатынскага мемарыяла архітэктары Юрый Градаў, Валянцін Занковіч, Леанід Левін, скульптар Сяргей Селіханав у 1970 годзе былі адзначаны Ленінскай прэміяй.

**Таяццяна ПАДАЛЯК.**

**выпадку простаю не 2/3 тарифнай стаўкі, а 2/3 зарплаты. Прынамсі, такім шляхам ужо ідзе Расія.**

Не менш неабходнай мерай у цяперашніх умовах становіцца павелічэнне дапамогі па беспрацоўі. Сёння ў сярэднім яно вагаецца ў межах 50-55 тыс. рублёў. Таму, значнаў Валерый Кузьміч, **неабходна «вяртацца» дапамогі па беспрацоўі ў пэўнай прапорцыі да бюджэту пражыткавога мінімуму. І пры гэтым перагледаець уласна структуру БПМ — нормы спажывання ў ім відавочна зніжаныя, да таго ж тут не ўлічваюцца некаторыя артыкулы, такія, як выдаткі на будаўніцтва жылля.**

Трэцяе па-сапраўднаму няпростае пытанне — крэдыты як дадзельнасцітва на тое ж будаўніцтва жылля, так і для суб’ектаў гаспадарання. «Нельга на-

**Сяргей ГРЫБ.**

### БРЭСЦКІ АСТАП БЭНДЭР НАКІРУЕЦЦА ЗА КРАТЫ

**Суд Ленінскага раёна абласнога цэнтра паставіў кропку ў справе брэсцкага махінатара, які на працягу шэрагу гадоў падманваў даверлівых прадпрымальнікаў.**

Ён распрацаваў цалую схему пастановага заваявання даверу дзелавых людзей, прапаноўваў ім «выгады» кантракты, а затым спрытна падводзіў іх да патрэбы пералічэння грошай на яго рахунак. Няцяжка здагадацца, што больш ні грошай, ні ажыццэўленых праектаў прадпрымальнікі не бачылі. Сярод ахвяраў махлярна значыцца нават жанчына-кіраўнік невядлікай фірмы з Польшчы. Імпэзанты спадар з Брэста паабяцалі пані прывезці з Масквы грошы, якія вінен быць ка-баче расійскі партнёр. І вось дзіва — масквін аздаў «паўнамоцнаму прадстаўніку» пані Ёва вялікую суму грошай. Толькі пані тую суму да гэтай пары чакае. Такім чынам падобным чынам прайздзейств папоўніў свае рахункі на два з лішнім мільярдэ рублёў. Цікава, што на судзе ён заявіў аб намеры ўвесці ці на ўкрасдзеньня грошы некалькі гасцін-ніц побач з гісторыка-культурным комплексам «Лінія Сталіна». Толькі суд скарыжыраваў планы, наступны пяць гадоў махінатар правядзе за кратамі.

**БЕЛТА.**

**Марта АСТРЭЙКА, БЕЛТА.**

### НІЖНЮЮ МЯЗУ ПАКАРАННЯ ЗА ХАБАР У БЕЛАРУСІ ПЛАНУЕЦЦА ЗМЯКЧЫЦЬ

**Пра гэта журналістам паведаміў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Аляксей Стук.**

У законапраекце, які дарапаваняў Генпракуратурай, прадугледжваецца зжінжэнне ніжняй мяжы пакаранняў за хабар. Ніжняя мяжа пакарання ў частцы другой артыкула 430 КК будзе зжінжана з 6 да 3 гадоў пазбаўлення волі, а ў частцы трэцяй таго ж артыкула — з 8 да 5 гадоў пазбаўлення волі. Пры гэтым верхняя мяжа пакаранняў застаецца раўнянай — 10 і 15 гадоў для другой і трэцяй частак адлаведна. Без змяненняў застаецца частка першая артыкула 430, якая прадугледжвае асуджэнне за хабар да 7 гадоў пазбаўлення волі. Пры гэтым суд мае права па гэтай частцы прызначаць мінімальныя тэрмін у паўгода пазбаўлення волі. «Адказацца за хабар як такая не зжінжачае, мы проста хо-чам даць суду большы дыяпазон для магчымасці індывідуалізацыі пакарання», — адзначаў Аляксей Стук. Ён дадаў, што лічыць несправядлівым, калі за хабар у некалькі тысяч долараў і некалькі дзясяткаў долараў прызначаюцца прыкладна аднолькавыя тэрміны пакарання.

**БЕЛТА.**

**Яна СВЕТАВА.**

### Выстаўка «СМІ ў Беларусі» прысвячаецца 65-годдзю вызвалення краіны ад фашысцкіх захопнікаў і Году роднай зямлі

**XIII Міжнародная спецыялізаваная выстаўка «СМІ ў Беларусі», якая пройдзе з 5 па 8 мая, будзе прысвечана 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Году роднай зямлі.**

Выстаўка пройдзе ў выставачным цэнтры «Белэкспа» па адрасе: вул. Янкі Купалы, 27. Стала ўжо традыцыяй у дні выстаўкі называць лепшых майстроў журналісцкага піра — пераможцаў Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Літара». Вынікі гэтага прэстыжнага творчага спаборніцтва будучь агучаны пяты раз. Заяўкі на В Нацыянальны конкурс друкаваных СМІ «Залатая Літара» будучь прымаліца да 15 красавіка. Аб гэтым карэспандэнт БЕЛТА паведаміла кансультант унутрыленна друкаваных СМІ і знешніх сувязяў Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Галіна Гусокава. Заяўкі друкаваных сродкі масавай інфармацыі, інфармацыйныя агенствы, зарэгістраваныя ў рэспубліцы, павінны накіроўваць на адрас Міністэрства інфармацыі. На суд журы неабходна прадставіць матэрыялы, апублікаваныя ў мінулым годзе.

#### Жывае зямля

# «ТОЛЬКІ НАМ СЛЁЗЫ ІХ НЕ ВІДНЫ...»

**Ліст у нумар**

*На пасяджэннях і кангрэсах.*

*Чаму ж я не пракаў свой лёс,*

*Калі даўно і знаў, і бачыў:*

*Ён нікне, лес,*

*ён нікне, плёс —*

*Зміраюць рыбы,*

*птшкі плачучь?..*

Пагроза прыродзе відавочнай, да яе усё бліжэй падбіраюцца калі чалавечая прагнасць, а калі і чалавечая абіякавасць. А мы ж — часцінка прыроды. Калі і мусім нешта браць у яе, то павінны яшчэ больш ёй аддаваць. А то ўжо да нас набралі зашмат. Дык чаму ж мы страляем па птушках, якія ляццяць да сваіх гнёздаў? У мяне была надзея на Год роднай зямлі, але яна пакуль не спраўдзілася. І энюў хочацца ўгадаць паэтава (тым больш, што сёння, дарэчы, Сусветны дзень паэзіі).

*Калі ў вочы мне глядзяць*

*Калекя — лес,*

*Рака — калекя,*

*Мне вочы хочацца схаваць*

*Ад сораду,*

*Што чалавек я.*

Мару, каб пралятаючы над маёй Белаў Руссо, чароды птушак бачылі са свайго паднябесся прывязняты погляды людзей, якія радуюцца ім, а не ўспышкі з дулаў стрэльбаў, што нясуць смерць. Хіба ж для таго яны лятуць на Поўнач? Мару, каб чародамі выраёвымі любаваліся і мае дзеці, і мае ўнукі і праўнукі. І энюў чотворохродкоўе:

*Забівае, калечым і ранім*

*Без віны, абячвання жыць...*

*Горка плачэць і коні, і лані,*

*Толькі слёзы іх нам не відны.*

### На глушца і цецерука?

**Згодна з Правіламі вядзення паліўнічай гаспадаркі і палавання, з 20 сакавіка па 10 мая ў краіне дзейнічае сезон палавання на глушчоў і цецерукоў.**

У гэтыя тэрміны з 3 да 9 гадзін дазваляецца стрэльбавым спосабам з пальходу, з засады на таках здабываць самацю птушкі. А з першай суботы красавіка, якая сёлетня прыпадае на 4 дзень месяца, будзе дазволена здабыва чачароў дзікіх качак з засады з падсаднымі качкамі, чучаламі ці вабікамі. Сёзон будзе доўжыцца да другой ўдзелі мая, здабыва дазваляецца ў дзень і адзін сутак. З 4 красавіка па другую нядзелю мая з 18 да 22 гадзін будзе дазволена палыванне таксама на самоцю вальдшпіна на цязе. Да 10 мая будзе працягвацца і сезон палывання на гусей, што распацаў з другой суботы сакавіка.

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

### Чатыры званы адкапалі на тэрыторыі бальніцы ў Воранаўскім раёне

**Чатыры званы рознай велічыні адкапалі будаўнікі на тэрыторыі ўчастковай бальніцы ў вёсцы Забалаць Воранаўскага раёна. Пра гэта паведамілі ў Забалацкім сельвыканкаме.**

Званы знайшлі рабочыя, якія будуюць на тэрыторыі бальніцы кацельню. Падчас капання траншеі эскаватар зачачуў адзін са званоў, а пазней побач былі знойдзены астатнія. Знойдзеныя званы, па ўсім відаць, віселі калісьці на вежы капіцы, размешчанай непадалёку ад вёскі Варонічы. Мясцовыя жыхары знялі іх у сакавіку да мінутага стагоддзя, ратуючы ад пераплаўкі.

Ужо ў пасляваенныя гады вясючкі свона перадавалі з пакалення ў пакаленне інфармацыю, што дзесяць закапаных званя. Аднак ніхто не ведаў, дзе, і ўсе спробы знайсці іх заставаліся беспаспяхоўнымы.

Забалчачане свярдаўчак, што званы бронзавыя, прычым самы вялікі з іх — вагой каля тону — яшчэ не знойдзены. На званях ёсць памяты надліс і год — 1817. Знаходка захоўваецца ў Воранаўскім РАУС. Мясцовыя ксёндз ужо звярнуўся да вартавых правапарадку з просьбай аб перадачы званкоў касцёлу.

**Таяццяна ВІШНЕЎСКАЯ, БЕЛТА.**

### Зноў адмяняюцца электрычкі

**У сувязі з падаўжэннем пуцявых работ у расклад руху па Мінскім аддзяленні Беларускай чыгункі ўнесены змяненні.**

Так, 23—25 і 27 сакавіка электрагянічкі Мінск—Маладзечна адпраўляюцца на 12.40 будзе ісці да станцыі Аляхоньчы, а электрагянічкі Маладзечна—Мінск адпраўляюцца на 13.50 на ўчастку Маладзечна—Аляхоньчы будзе ўвогуле адменены. Акрамя таго, 25 сакавіка электрычка Асіповічы—Мінск адпраўляюцца на 12.53 будзе прыбываць на прыпыначны пункт Інстытут культуры.

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

#### Абзац

■ «Веснавы кірмаш» пройдзе 21 і 22 сакавіка на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. На кірмашах будзе прадстаўлены вялікі выбар харчовых тавараў: каўбасныя, рыбыня, кандытарскія, хлебабулачныя вырабы і многае іншае. Гаспадыні змогуць набыць усё да стала — ад паўфабрыкатаў да гатовых страў. Шыро



# Жыццё адбірае атэрасклероз...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**  
**— Вы былі ў Японіі?**  
 — Быў.  
**— Тады ведаеце, што яны робяць, каб жыццё «пад дзевяноста»...**

— Нічога такога, што нам было б невядома. У першую чаргу — разнастайнае харчаванне з вялікай колькасцю морапрадуктаў і гародніны, дастаткова фізічная нагрузка...  
**— Гэта 30 хвілін хады ў дзень?**  
 — Гэта 10 км хады ў дзень... Я, напрыклад, бегаю раніцай па 4 км...  
**— Як бы мы ні наладжвалі здаровае жыццё, усё адно будзем гінуць... Ад сардэчна-сасудзістай паталогіі ў тым ліку...**

— Гэта зразумела. Іншая рэч, што мы пачынаем займацца пацыентамі ва ўзросце пасля 40-45 гадоў, а за мяжой — пасля 60-і. Паталогія будзе развівацца ў любым выпадку, але асноўная задача здаровага ладу жыцця, прафілактычных мерапрыемстваў — адсутнасць гэты момант я мага давай.

**— Што менавіта мы будзем адтэрміноўваць?**  
 — Працэс развіцця атэрасклерозу, у падмуку якога хаваецца досыць складаны працэс — абмен халестэрыну. У некаторых людзей атэрасклероз развіваецца вельмі хутка — па прычыне генетычных асаблівасцяў. Такіх пацыентаў трэба проста раней выяўляць і раней імі займацца. Што датычыцца ўсіх астатніх, то іх праблема абумоўленая ў першую чаргу лішкам тлущы жаўцельнага паходжання ў рацыёне, што прыводзіць, адназначна, да лішку халестэрыну ў крыві. Халестэрын адкладаецца ў сасудах, у выніку чаго яны паступова звужаюцца, а значыць, парашаецца сілкаванне пэўных органаў і сістэм. А калі парашаецца сілкаванне, значыць, церпіць функцыя. Калі мы гаворым пра сэрца, то тут, дзякуючы прыроднай падстрахоўцы, парашэнне функцыі з'яўляецца — стэндардычна. Боль — добры бягальнік механізм, які закладзены ва ўсіх нашых сістэмах. Стэндарды дзя значае, што трэба займацца праблемай. З дапамогай медыкаменту або хірургіі.

**— У прычыне, з халестэрынавымі адкладаннямі можна жыць. Чаму усё ж такі здарэцца сасудзістай катастрофа — інфаркт, інсульт?**  
 — Існуе шэраг абарончых механізмаў, дадзеных нам ад прыроды. Так, пры пашкоджанні сасуда халестэрынавымі бляшкамі павышаюцца нагрузкаў моцна браць на сябе іншыя, менш пашкоджаныя сасуды. Па-другое, нашы сасуды пакрыты спецыяльным эндатэліяльным клеткамі, якія перашкаджаюць утварэнню тромба. Тромб — гэта, зноў жа, бягальнік механізм абароны. У супрацьлеглым выпадку чалавек загінуў бы пры першым пашкоджанні палыца, самым малым крывяцвіцку. Гэты механізм працуе там, дзе парашана цілеснацца тканка і сасуду. Праўда, у гэтым выпадку ўтварэнне тромба ў сасудзе перакрывае прасвет. Адсюль і катастрофа.

**— Якое дачыненне да апошняй маюць курэнне, фізічная нагрузка ці стрэс?**  
 — Курэнне прыводзіць да спазму сасудаў. Спазм — гэта застоў крыві, а там, дзе застоў, заўсёды ёсць магчымасць для тромбаўтварэння... Фізічная нагрузка — трэніроўка сасуда. Чым вышэйшая нагрузка, тым больш сасуды разгучаюцца і расшырэннем. Стрэс — абарончая рэакцыя арганізма, які мабілізуеца да барацьбы. У кроў выкідаецца вялікая колькасць адрэналіну і норэпадрэналіну. Гэтыя гармоны прыводзяць да звужэння сасудаў, спазму. А там, дзе спазм, там і тромбоз.

**— Якім чынам атэрасклероз «размяркоўваецца» ў арганізме?**  
 — Наогул працэс звужэння сасудаў за кошт халестэрынавых бляшак адбываецца ва ўсіх басейнах арганізма чалавека. Аднак у аднаго ён можа праўляцца парашэннем кровазабеспячэння канечнасцяў, у другога — галавы, у трэцяга — нырака, у чацвёртага — сэрца... Наш цэнтр займаецца складанымі выпадкамі, калі атэрасклероз дае пра сабе знаць на некалькіх «участках». Такія станы могуць праўляцца паслядоўна, а могуць і адначасова.

**— Спецыялісты «выправілі» сітуацыю, але ж тое, што прышло да яе, — нездаровы лад жыцця — працягвае ўздзейнічаць, і чалавек зноў становіцца пацыентам цэнтра...**  
 — Калі чалавек працягвае жыць тым жыццём, якім ён жыў раней, то сэнсу ў нашым умяшанні сапраўды няма. Пасля выканання аперацыі хворы заўсёды атрымаў бы дакладныя рэкамендацыі па тым жа харчаванні і медыкаментознаму суправаджэнні. Станоўчы вынік будзе толькі ў тым выпадку, калі будучы вытрымлівацца рэкамендацыі... Наогул хірургія — гэта рэвалюцыйны момант. Скажам, было дроннае кровазабеспячэнне, — мы функцыю аднавілі. У пацыента зніклі скаргі. Нікалягінна гэта для чалавека значае момант. Сапраўды, ён думае, што зноў можа рабіць усё, што рабіў раней. Дык вось, гэта не так! Калі лад жыцця будзе ранейшым, чалавек вернецца да крытычнага стану і паўторнай аперацыі. А паўторная аперацыя — больш складаная і для хірурга, і для пацыента.

**— У чым прычыновае адраджэнне нашай і замежнай кардыяхірургіі?**  
 — Хірургія аднолькавая. Толькі ў нас усё «прывязана» да больш маладога ўзросту. На Захадзе чалавека апераюць, умоўна кажучы, ў 75 гадоў... А мы апераюць на ўзросце пасля 50-і, і таму павінны зрабіць так, каб павялічыць працягласць жыцця гэтага чалавека хоць бы да 75 гадоў. Мы вымушаны глядзець наперад, выкарыстоўваць такія магчымасці, якія дазваляюць гэтаму чалавеку пражыць максімальна даўжэй.

**— Цэнтр аснаны на ўзроўні адпаведных сусветных устаноў?**  
 — Хацелас б яшчэ лепш... І на гэта скіраваны план далейшага развіцця устаноў... У нас добрая, моцная кадры. Неабходна, каб гэтыя спецыялісты з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах. Падрыхтоўка кадараў ажыццяўляецца зараз на базе адпаведнай кафедры Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі.

**— Абласныя кардыялагічныя цэнтры павінны ўзяць на сябе пэўную частку пацыентаў, аднак, магчыма, нехта з іх захоча**

Гутарыла  
 Святлана БАРЫСЕНКА.

г. ВІТЕБСК 15.04.2009

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ по продаже объекта государственной собственности с установлением начальной цены, равной одной базовой величине, с одновременной продажей права заключения договора аренды земельного участка**

№ п/п	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи предмета аукциона, рублев	Сумма задатка, рублев
1		Характеристика объекта: дата начала строительства: 1990 г.; площадь застройки — 950,45 кв. м, общая площадь — 796,8 кв. м, строительный объем — 3846,7 кв. м; общий процент готовности — 57,20 %; фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия ж/б плиты, кровля частично рулонная, частично шифер, полы бетонная стяжка. Земельный участок для обслуживания здания банно-прачечного комбината с кадастровым номером 223885709101000084, площадью 0,1949 га, срок аренды 50 лет. Отношения в пользовании земельным участком в связи с его расположением в водоохранной зоне реки Ушача (площадью — 0,1949 га). Использование земельного участка для размещения объектов административного назначения; объектов финансового назначения; объектов розничной торговли; объектов общественного питания; объектов гостиничного назначения; объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения; объектов культурно-просветительного и эрелционного назначения; объектов бытового обслуживания населения.	796 430	79 643

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витебскоблмущество», г. Витебск, ул. Правды, 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, сайт www.gki.gov.by, www.fondgisp.vitebsk.by, E-mail: info@vitebsk.by.

**ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ:** ПРУП «Населотрошквелезобетон», контактные телефоны: (0214) 53-28-01, 57-91-55, 55-04-04.

1. Аукцион состоится 15 апреля 2009 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмущество» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38.

**Условия продажи недвижимого имущества:**  
 - осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данном объекте, создание им дополнительных рабочих мест;  
 - запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объектов до выполнения им условий договора купли-продажи.

**Условия пользования земельным участком:**  
 - заключение победителем аукциона договора аренды земельного участка с Полоцким райисполкомом и осуществление государственной регистрации права на земельный участок в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка;  
 - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 лет;  
 - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;  
 - ведение хозяйственной деятельности на земельном участке в соответствии с требованиями статьи 77 Водного кодекса Республики Беларусь, в связи с расположением земельного участка в водоохранной зоне вне прибрежной полосы реки Ушача.

2. Для участия в аукционе приглашаются негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Участнику необходимо подать заявление и подписать Соглашение установленной формы с фондом

«Витебскоблмущество».

**Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают:** заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также представленные: юридическим лицами — доверенность, выданная представителем юридического лица, копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, заверенные нотариально; индивидуальными предпринимателями — паспорт, нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации, представителями индивидуальных предпринимателей — паспорт и доверенность, удостоверенная нотариально.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Последний день приема документов 14.04.2009 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 15.04.2009 с 14.00 до 14.45. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет № 3642903000021, в филиале ОАО «БПС-Банк» по Витебской области г. Витебск, код 150801307. Получатель — фонд «Витебскоблмущество», УНП 300002495.

5. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 дней с дня принятия решения исполнительным комитетом о предоставлении земельного участка, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка; не позднее 12 дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.  
 6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи.  
 7. Подробная информация об объекте продажи и условиях участия в аукционе опубликована ранее в газете «Республика» за 13.11.2008 № 212 (4635).

# ПАЧУЦЦЁ ЛОКЦЯ

На пытанні чытачоў адказа- ла прафесар кафедры кардыя- логіі і рэўматалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі пасля- дыпломнай адукацыі, доктар медыцынскіх навук Тамара ЦЯБУТ.

**(Пачатак у нумарах за 7, 10, 13, 14, 17, 19, 20 сакавіка.)**  
**— Гомель, Марыя, 46 гадоў. Пастаўлены дыягназ атэста- пароз, былі пераломы лязван- нага. Прымаю кальцыі. Можна, мне трэба прымаць яшчэ нейкія прэпараты?**

— Вам трэба даабследавацца для таго, каб высветліць, што з'яўляецца прычынай атэстапарозу ў падобным узросце. У Гомелі, у інстытуце радыяцыйнай медыцыны і акалогі чалавека ёсць прыбор, які называецца денсітометр. Вам абавязкова трэба прайсці дэнсітаметрыю. Пасля выяўлення прычыны паталогіі і ступені змяненняў можна быць прызначана больш актыўная тэрапія. Для лячэння атэстапарозу ёсць спецыфічныя прэпараты. Сам атэстапароз — гэта працэс, які характарызуецца зніжэннем шчыльнасці коснай тканкі, зніжэннем яе структуры. Унікае гэта таму, што працэс расмоктвання костак ідуць хутчэй, чым працэс утварэння новай косткі. Лекавыя прэпараты спрыяюць замаруджэнню працэсу расмоктвання костак. Таму пасля даабследавання вам трэба звярнуцца да спецыя-

ліста, які прызначаць спецыфічную тэрапію.  
**— Лепель, Іна Рыгораўна. Скажыце, ці заўсёды атэста- пароз суправаджаецца болем?**

— Атэстапароз доўгі перыяд часу з'яўляецца працэсам бессімптомным. Калі ж з'яўляюцца болі, то звычайна яны абумоўлены ўслед- ственнямі. І ў першую чаргу перало- мы лязваннага. Таму болейы сін- драм, які з'явіўся, патрабуе грунто- вага абследавання і лячэння.

**— Сморгонь, Наталля Івануіна, 57 гадоў. Вельмі баліць нага. Боль пачынаецца ад сця- на і аддае ў шыкалятак, узмац- няецца ноччу. Скажыце, аб якой хваробе могуць сведчыць гэкія сімптомы? Да якога ўрача трэба звяртацца?**

— Падобная сімптаматка можа гаварыць аб паталогіі тазасце- гнавага сустава ці лязваночніка. Звярнуцца трэба да ўрача-тэра- пэўта, які пры неабходнасці накі- руе вас да рэўматолога. З абсле- даванняў у першую чаргу трэба зрабіць рэнтген тазасцягнавых су- ставаў і лязваночніка.

**— Сяргей Патровіч, Дзяр- жынск. Скажыце, якія лекавыя прэпараты найбольш эфектыў- ныя для зняцця болі пры атэста- артрозе? І ці можна дапамагчы ў гэтым народная медыцына — кампрэсы з лопухам, капустаў?**

— Для зняцця болі ў кожным кан- крэтным выпадку прэпараты рака- мендуецца індывідуальна, у тым ліку

і сродкі народнай медыцыны. Што да- тычыцца традыцыйных метадаў, то найбольш шырока прымяняюцца не- стэроідныя супрацьзапаленчыя прэ- параты. Гісторыя іх вывучэння пача- лася даўно. Першыя вопыты па вы- карыстанні нестэроідных супрацьза- паленчых прэпаратаў — гэта работы Палкарата, які прапанаваў кару вярбы для лячэння болю. Сёння гэтыя прэ- паратаў вельмі шмат. Яны маюць роз- ныя лекавыя формы: таблеткі, капсу- лы для прыёму ўнутр, прэпараты вон- кавага прымянення, ін'екцыі. Аднак наколькі гэтыя прэпараты маюць шмат павончых эфектаў, і асабліва з боку страўнікава-кішачнага тракту, то пажадана, каб іх падбор ажыццяўляў урач, які ведае і асноўныя, і спадар- жонныя паталогіі пацыента, а такса- ма асаблівае дзеянне прэпарата.

**— Таццяна Пятроўна. Сма- лявіцкі раён, 45 гадоў. У мяне і атэстаартроз і атэстапароз. Ці і- нуюць прэпараты, якія можна прымяняць адначасова пры абедзвюх гэтых паталогіях?**

— Так, пэўныя прэпараты з гэ- тэй мэтай можна выкарыстоўваць, наколькі праблемныя працэсы, што адбываюцца ў хросткавай і коснай тканках часам рэгулююцца адзінымі механізмамі. Да такіх прэпара- таў можа быць аднесены вітамін D, які рэгулюе абмен у коснай і хросткавай тканках, таксама прэ- параты групы бісфасфатаў.

**— Інга Анатольеўна, Мінск. Ці патрабуецца спецыяльная дыета пры атэстаартрозе?**

— Спецыяльная дыета пры атэстаартрозе патрабуецца ў тых вя- падках, калі маецца залішня вага. Тады трэба абмежаваць каларый- насць ежы, выключыць жаўцельныя тлущы, вугляводы, якія садзейніча- юць павелічэнню масы цела. Калі ва- га нармальна, неабходна, каб у ежы пераважала дастаткова коль- касць бялкоў і вітамінаў, якія садзей- ніваюць нармалізацыі абмену ў кос- ных і хросткавых тканках.

**— Вілейскі раён, Марыя, 60 гадоў. Чым можна вылучыць атэстаартроз плечавога сустава і атэстахандроз спіны? Ці могуць дапамагчы ўколы мільгама? Ці можна мне рабіць масаж?**

— І атэстаартроз плечавога су- става, і атэстахандроз лязваночніка- на — гэта хранічныя захворванні. На сёння медыцына іх вылучыць не можа. Мы толькі можам змен- шыць болейы сіндром, прыпыніць развіццё паталагічнага працэсу. Для гэтага выкарыстоўваюцца не- медыкаментозныя і медыкамен- тозныя метады. Пры першых вы- карыстоўваецца масаж, лязваноч- ніца фізікультура, дыета, прымяненне холаду і цяпла, адкватныя фізич- ныя нагрузкаў. Медыкаментозны ме- тад мае на ўвазе прыём прэпара- таў дзвюх груп. Гэта лекі хуткага дзеяння — нестэроідныя супраць- запаленчыя прэпараты, якія хутка здымаюць боль, і прэпараты па- ступовага дзеяння, або хондра- пратэктары, якія могуць стабіліза- ваць працэс пры працяглым пры-

# СПУЦЦЬ ВЕТРУ

Ён у бацькоў быў адзіным сыном. Яна — адзіная дачуш- каці. Розніца толькі ў тым, што ягоня «продкі» былі (прынамсі тады) жывымі-здоровымі, а вось яна, на вялікі жаль, не: маці за- малала вельмі цяжка хварэла (рассеяны склероз), а бацька і наогул знік, як толькі даведаўся, што хвароба гэта — усур'ёза і на- доўга.

Але ж дачка (як знешне зда- валася) мала на тое зваяла. Расла вельмі жвавай, здаровай, ідуць з сямі-васьмі самастойна хадзіла па крамах, прыбірала ў хаце, варыла есцю — сама дгля- дала сябе і матулю.

Што зусім не перашкаджала ёй на выдатна вучыцца ў школе, спляваць у ансамблі, вышываць крыжыкам, шыць (дакладней — першыявы са старога) новыя строі, а перад самым выпуск- ным, без памяці захацаў я... свайго ж аднакласніка, таго са- мага адзінага сына!

Больш за тое, шалеючы ад ра- дасці, неяк раптам адчуць, што гэта — узаемна!

Каханне, жакуць, як кашаль — яго не схаваша. А тым больш ад бацькоў. Яе матулька, зра- зумеўшы усё, дзень і ноч, зда- валася, плакала, што дажыла — лалака ад шчасця. Яго — якраз наадварот — ад гора, бо перакананая была, што сын яе — прыгожы, любімы, адзіны — ну безумоўна ж, варты лепшага. Ёй хацелася, каб абранніца была...

Ну, па-першае, не цяпер... Па-другое — з нейкай іншай

зямля жанчына, вж я ведаеце — што з жонкай спрачана, што «супраць ветру с...» Так што вы- бачыце, я ўмеваццана не буду».

З той маўклівай бацькавай згоды, хлопцава маці падмітусі- лася — знайшла нейкую, хай да- лёку, але ж уплывовую радню ў Пшчырэ, з пэўнымі клумкамі з'ездзіла туды, «усё прапалла», і сына ўсім праўдамі і напраў- дамі для пачатку сцягнулі ў го- рад на Няве, уладкавалі вучыць- ца. І, гады пра тры, усё ж да- магліся свайго — разлучылі са школьнай сяброўкай! Ён ажаніў- ся з іншай, карэнай ленинград- кай, прыжыў дзіця, але нешта ў іх не заладзіла — у хуткасі раз- вяліся. І з вучобай нічога не атрымалася — кіннуў.

Пасля гэтага хацеў вярнуцца дамоў — такім, як ёсць — маці не дазволіла. Давялося патамач- ца па свеце, ажаніцца яшчэ. І зноўку няўдала.

Зрэшты, размова тут зусім не пра яго: пра маці, што на бэлым яна — самая разумная і добрая ў свеце, што з яе атрымаецца найлепшая жонка (сын іх будзе шчаслівым)... І яны, бацькі, да- паведна, таксама... Стала до- вядзіць яшчэ, што дзеці маладыя зусім, што хакаюць і што нельга — гэта грэх — чыніць ім нейкія перашкоды, а тым больш разлу- чаць...

Бацька маналог гэты сляхуў моўкі, курыў, сплачтку нават паддакаваў, але ж на развітанне, цяжка уздыкнуўшы, як адрэзаў, сказаў: «Мая — супраць. Катэ- рычна... А я?.. Што я? Вы ж ра-

зумная жанчына, вж я ведаеце — што з жонкай спрачана, што «супраць ветру с...» Так што вы- бачыце, я ўмеваццана не буду».

З той маўклівай бацькавай згоды, хлопцава маці падмітусі- лася — знайшла нейкую, хай да- лёку, але ж уплывовую радню ў Пшчырэ, з пэўнымі клумкамі з'ездзіла туды, «усё прапалла», і сына ўсім праўдамі і напраў- дамі для пачатку сцягнулі ў го- рад на Няве, уладкавалі вучыць- ца. І, гады пра тры, усё ж да- магліся свайго — разлучылі са школьнай сяброўкай! Ён ажаніў- ся з іншай, карэнай ленинград- кай, прыжыў дзіця, але нешта ў іх не заладзіла — у хуткасі раз- вяліся. І з вучобай нічога не атрымалася — кіннуў.

Пасля гэтага хацеў вярнуцца дамоў — такім, як ёсць — маці не дазволіла. Давялося патамач- ца па свеце, ажаніцца яшчэ. І зноўку няўдала.

Зрэшты, размова тут зусім не пра яго: пра маці, што на бэлым яна — самая разумная і добрая ў свеце, што з яе атрымаецца найлепшая жонка (сын іх будзе шчаслівым)... І яны, бацькі, да- паведна, таксама... Стала до- вядзіць яшчэ, што дзеці маладыя зусім, што хакаюць і што нельга — гэта грэх — чыніць ім нейкія перашкоды, а тым больш разлу- чаць...

Бацька цяпер дамавае адзін — нямоглы, амаль сляпы — як кажа, «малітвамі маёй Аляксе- еўны!»

Аляксеўна — гэта доктарка, гэта — Ніначка, та самая дзеў- чынька, якую так моцна хакаў яго сын, якога ўсім сэрцам сваім ка- лае яна. І якіх ён (так-так — ін- шых вінаватых няма!) разлучыў, пабаяўшыся, не захацеўшы адзін раз пайсці... супраць ветру.

Валянціна ДОУНАР.

Открытое акционерное общество «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»  
 Адрес: г. Солигорск Минской обл., ул. Козлова, 37, тел./факс 8 0174 229946  
 Основной вид деятельности: общестроительные работы

Бухгалтерский баланс на 01 января 2009 года

№ строки	Актив	На начало года	На конец года
190	Внеоборотные активы	88374	109521
210	Запасы и затраты	42199	69309
220	Налоги по приобретенным ценностям	3054	3634
230	Дебиторская задолженность	0	0
240	Дебиторская задолженность	20097	31071
250	Расчеты с учредителями	0	0
260	Денежные средства	6920	19408
270	Финансовые вложения	11	85
280	Прочие оборотные активы	29	150
290	Итого оборотные активы	72310	123657
300	Баланс	160684	233178

№ строки	Пассив	На начало года	На конец года
410	Уставный фонд	48	48
420	Резервный фонд	2233	2836
430	Добавочный фонд	87581	106410
450	Нераспределенная прибыль	1849	892
460	Целевое финансирование	560	350
470	Доходы будущих периодов	234	24159
490	Итого капитал и резервы	92505	134695
510	Долгосрочные кредиты и займы	17175	27593
520	Прочие долгосрочные обязательства	2722	1304
590	Итого долгосрочных обязательств	19897	28897
610	Краткосрочные кредиты и займы	12692	17634
620	Кредиторская задолженность	34909	50909
630	Задолженность перед учредителями	680	1043
640	Резервы предстоящих расходов	1	0
690	Итого краткосрочные обязательства	48282	69586
700	Баланс	160684	233178

Отчет о прибылях и убытках за 2008 год

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)	020	430440
В том числе бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах	021	296
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг и расходы на реализацию	030—0	

Учетный номер плательщика: 500021268  
Вид деятельности:  
производство пищевых концентратов  
Организационно-правовая форма:  
ОАО Орган управления: КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»  
Единицы измерения: млн руб.  
Адрес: 231300, г. Лида, ул. Тавлая, 11.  
Бухгалтерский баланс  
на 01.01.2009 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства:			
остаточная стоимость	110	9332	9661
Нематериальные активы:			
остаточная стоимость	120	6	3
Вложения во внеоборотные активы	140	1784	1859
в том числе:			
незавершенное производство	141	1357	1357
ИТОГО по разделу I	190	11122	11523
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы и затраты	210	5777	6765
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	2367	2978
расходы на реализацию	214	156	147
готовая продукция и товары для реализации	215	1208	1429
товары отгруженные	216	1987	2036
расходы будущих периодов	218	20	175
прочие запасы и затраты	219	39	0
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	277	294
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1364	1184
в том числе:			
покупателей и заказчиков	241	893	914
поставщиков и подрядчиков	242	268	165
по налогам и сборам	243	140	7
по расчетам с персоналом	244	22	29
разных дебиторов	245	5	15
прочая дебиторская задолженность	249	36	54
Расчеты с кредитителями	250	0	0
Денежные средства	260	336	420
в том числе:			
денежные средства на валютных счетах	262	12	57
Финансовые вложения	270	10	2
ИТОГО по разделу II	290	7764	8665
<b>БАЛАНС (190+290)</b>	300	18886	20188
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный фонд	410	71	71
Резервный фонд	420	4	4
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	421	4	4
Добавочный фонд	430	10877	11321
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	X	X
Неразмещенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	-114	+80
Целевое финансирование	460	323	4
Доходы будущих периодов	470	1	20
ИТОГО по разделу III	490	11162	11500
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1192	1150
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	47
ИТОГО по разделу IV	590	1192	1197
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	4360	4649
Кредиторская задолженность	620	2162	2789
в том числе:			
перед поставщиками и подрядчиком	621	1842	1993
перед покупателями и заказчиками	622	17	14
по расчетам с персоналом по оплате труда	623	141	238
по прочим расчетам с персоналом	624	1	4
по налогам и сборам	625	151	465
по социальному страхованию и обеспечению	626	0	70
перед прочими кредиторами	628	10	5
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	10	53
в том числе:			
по выплате доходов, дивидендов	631	10	53
ИТОГО по разделу V	690	6532	7491
<b>БАЛАНС (490+590+690)</b>	700	18886	20188

Данные подтверждены: Аудиторским ИП Самосюк С.В. лицензия № 02200/0416451 выданная 13 августа 2008 года Министерством Финансов.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 01 января 2008 года по 01 января 2009 года.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
<b>I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	24552	18472
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	5338	4704
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	16845	12542
Валовая прибыль (020-021-030)	040	2369	1226
Расходы на реализацию	060	1255	1017
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	1114	209
<b>II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Операционные доходы	080	477	436
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081	75	43
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)	090	402	393
в том числе:			
доходы от операций с активами	093	227	204
прочие операционные доходы	099	175	189
Операционные расходы	100	448	248
в том числе:			
расходы от операций с активами	102	245	11
прочие операционные расходы	109	203	237
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100)	120	-46	145
<b>III. ВНЕ РЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Внеоперационные доходы	130	139	91
Налоги и сборы, включаемые во внеоперационные доходы	131	9	5
Внеоперационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внеоперационные доходы) (130-131)	140	130	86
Внеоперационные расходы	150	426	243
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внеоперационных доходов и расходов (140-150)	160	-296	-157
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (+/-070+/-120+/-160)	200	772	197
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210	664	208
в том числе расходы на потребление	253	90	
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (+/-200+210-220)	240	1436	405
Налог на прибыль	250	320	75
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	147	116
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	34	4
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)	300	271	2
Количество прибыльных организаций	330	1	1
Сумма полученной прибыли	330А	271	2

**Расшифровка отдельных внеоперационных доходов и расходов**

ПОКАЗАТЕЛЬ	Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
			Доход	Расход	Доход	Расход
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		350	8	14	29	36
	Прибыль (убыток) прошлых лет	360		7		3
Возмещение убытков, признанных исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		370	25		15	
	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	380	1	4		
Списание дебиторской и кредиторской задолженностей, по которым истек срок исковой давности		390	29	12	9	
	Прочие доходы и расходы	400	67	389	33	204
ИТОГО		500	130	426	86	243

Генеральный директор Н.Н. ПЕКАРСКИЙ  
Главный бухгалтер И.И. БУРАК

# ...А ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ НА ЛОЕУШЧЫНЕ АКТЫВІЗАВАЛІСЯ

21 сакавіка 2009 г. СВЯЗДА

Лоеўшчына — раён сельскагаспадарчы. Мясовыя гаспадаркі тут спецыялізуюцца на мяса-малочнай жывёлагадоўлі. І толькі напярэднядні 2009 года тут адчынілася прадпрыемства, якое адразу ж атрымала статус горадаўтваральнага — Лоеўскі камбінат будаўнічых матэрыялаў. Менавіта таму для мясцовых жыхароў, а іх у раёне жыве больш за 17 тысяч, галоўнае — каб гэтыя дзве галіны: малакаперапрацоўчая і будаўнічая — як маяк менш адчувалі наступствы эканамічнага крызісу. Першы намеснік старшыні Лоеўскага райвыканкама Лідзя ДАЛЫБАВА лічыць, што сітуацыя ў іх раёне прычынова адрозніваецца ад ставішчыца ў буйных прамысловых цэнтрах.

— Мы б сёння не адчувалі ўвогуле ніякіх зменаў, калі б не ўзніклі складанасці ў перапрацоўчай прамысловасці. У нас зараз вялікая запасычанасць. Размова ідзе аб той прадукцыі, якую нашы сельгаспрадпрыемствы прадалі, але на працягу доўгага часу не атрымліваецца за яе грошы. Зараз шмат прадукцыі ляжыць на складах прадпрыемства «Малочныя прадукты» ў Гомелі: масла сметанковага, сухога малака... Яны нам зарываюцца ісякае 2 мільярды рублёў. Уявіце — гэта трохмесячная заробатная плата ўсёй сельскай гаспадарцы Лоеўскага раёна. Зразумела, гэта ускладняе сітуацыю перад пасяўной кампаніяй і нам

даводзіцца выкарыстоўваць прыгнутыя сродкі — тыя ж крэдыты. Але ж сітуацыя ў перапрацоўчай галіне — гэта пытанне дзяржаўнае, не толькі наша. Мы яго не вырашым на ўзроўні раёна. Займаецца гэтым Савет Міністраў, зніжаюць цэны на прадукцыю, продаж гэтай прадукцыі ідзе за працаў, ніжэйшых за себестойнасць — гэта вельмі складаныя пытанні. Што датычыцца антыкрызісных мерапрыемстваў, мы ўсе меры, зразумела, прымаем, ідзе праца самай жорсткай эканоміі расурсаў — у рэжым эканоміі ўключана ўсе.

У вас жа раён небагаты і прадпрыемстваў, якія даюць

## «БАБРУЙСКАГРАМАШ» АДПРАЎЛЯЕ ТЭХНІКУ Ў ВЕНЕСУЭЛУ

На працягу 4-х наступных месяцаў ААТ «Бабруйскаграмаш» адправіць у Баліварыянскую Рэспубліку Венесуэлу 1 тысяччу сельскагаспадарчых машын.

Пастаўка тэхнікі робіцца па кантракце з «Механізаванай і транспартнай кампаніяй «Педра Камеха», які быў заключаны паводле вынікаў леташняга візиту венесуэльскай дэлегацыі.

Прадукцыя «Бабруйскаграмаша» адручаецца паводле графіка: 6 марскіх кантэйнераў штодня да канца сёлетаўнага чэрвеня. Венесуэльская кампанія замовіла 6 найменняў тэхнікі з Бабруйска:

асноўную колькасць складаюць прэс-падоборчыкі для механізаванай нарыхтоўкі кармоў, у выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

## УКРАЇНЦАМ У ТРЫ РАЗЫ ПАВЫШАЮЦЬ ТАРЫФЫ НА ЭЛЕКТРАЭНЕРГІЮ

Для насельніцтва Украіны з 1 красавіка ў тры разы будуць павышаны тарыфы на электраэнергію пры спажыванні звыш 400 кВт. гада. з месца. Аднаваднае расшнне прыняла Нацыянальная камісія рэгулявання электраэнергетыкі, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Пры гэтым прадулгана, што новы тарыф не будзе распаўсюджвацца на шматдзятныя сем'і і дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, а таксама на абанентаў, якія пражываюць у дамах з кухоннымі электралітамі і

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

Ладоўную тэхніку на прадпрыемстве апошнім разам адручалі ў Паўднёвую Амерыку амаль 15 гадоў таму: у пачатку 1990-х гадоў прэс-падоборчыкі адраўляліся ў Аргенціну і Уругвай.

— Новы буйны кантракт з Венесуэлай выгадны нам і сёння і на перспектыву, — кажаў намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Бабруйскаграмаш» па камерцыйных пытаннях Аляксандр Ерамеў, —

жыацэнтры. У выніку працы якіх зялёная маса фасуецца ў цокі альбо рулоны.

напаўненне бюджэту, зусім няшмат...

— Па праграме развіцця рэгіёнаў, малых і сярэдніх гарадскіх пасяленняў у нас уведзены ў дзеянне Лоеўскі камбінат будаўнічых матэрыялаў. На сёння мы маем прадукцыю, якая карыстаецца дастатковым попытам. Але ж пакуль наша валаўтваральнае прадпрыемства працуе не на поўную магутнасць і прадукцыя добра не пракармаваная. Па праекце камбінат павінен выйсці на поўную магутнасць да канца 2010 года. Аднак мы плануем, што ўжо сёлета ў канцы года ён будзе працаваць на поўную магутнасць. Усе астатнія прадпрыемствы ў раёне дробныя, калі яны будуць працаваць стабільна, мы будзем мець нападўненне бюджэту. Пакуль мы сур'ёзнага стрэсу не адчулі. І дай Бог, каб яго не было.

— Сёння церпяць больш за ўсё прадпрыемствы-экспартёры, у вас такія няма?

— Так, працыхна няма. Але ж мы будзем спрабаваць за межы прадаваць цэглу з Лоеўскага

камбіната будаўнічых матэрыялаў. Таксама мы хоч





